

ЗАЯВА

Дырэктару дзяржаўнай установы
адукацыі “Песачанскі вучэбна –
педагагічны комплекс дзіцячы – сад
– базавая школа імя С.А.Умрэйкі”
І.М.Чаркоўскай

Прашу залічыць майго (ю) сына (дачку) _____

(про) *звішча, імя, імя па бацьку*

_____ года нараджэння, які(ая) пражывае па адрасу: _____

«_____» _____ 20____ года, у рознаўзроставую групу, з беларускай мовай навучання, з рэжымам работы 10,5 гадзін.

Са Статутам установы адукацыі азнаёмлены(а).

Абавязваюся забяспечваць умовы для атрымання адукацыі і развіцця майго дзіцяці, паважаць гонар і годнасць іншых удзельнікаў адукацыйнага працэсу, выконваць патрабаванні ўстаноўчых дакументаў, правілаў унутранага распарадку для выхаванцаў, а таксама выконваць іншыя абавязкі, устаноўленыя актамі заканадаўства ў сферы адукацыі, лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі ўстановы адукацыі.

Да заявы дадаю:

(патрэбнае падкрэсліць)

Накіраванне ва ўстанову адукацыі

Медыцынскую даведку аб стане здароўя дзіцяці

Заклучэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі

Заклучэнне Дзяржаўнага цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі

Імя па бацьку аднаго з законных
прадстаўнікоў зарэгістраванага (ай) па
месцы жыхарства:

кантактныя тэлефоны: _____

(дам., раб., мабіль. тэл.)